

ДА ПЫТАННЯ АБ ПЕРЫЯДЫЗАЦЫІ БЕЛАРУСКАЙ ГІСТОРЫІ МУЗЫЧНАЙ АДУКАЦЫІ

М.Л. Кузьмініч

Сістэма музычной адукацыі ў сваім развіціі прайшла некалькі асноўных этапаў і стадый. Перыядызацыя яе гісторыі базіруеца на аснове прынятых у музыказнаўстве тэарэтычных поглядаў на віды музычной культуры, тыпы музычной творчасці, віды музычной дзейнасці. Так, адпаведна вылучаемым (В.В. Медушэўскі) народнай, рэлігійна-духоўнай і свецкай музычным культурам называюць уласцівыя ім кірункі музычной адукацыі: народнай арыентацыі рэлігійнай і свецкай. У сваю чаргу, адпаведна вылучаемым тыпам музычной творчасці (класіфікацыя Т.Чараднічэнкі) называюць і тыпы музычной адукацыі – фальклорнай арыентацыі, менестрэльнай, кананічна-імправізацыйнай, арыентацыі на «opus»-музыку. У дачыненні да пэўнага віда музычной дзейнасці вызначаюць наступныя віды музычной адукацыі: кампазітарская, музычна-выканальніцкая, музычна-тэарэтычная, музычна-педагагічная адукацыя прафесіяналаў, музычна-педагагічная адукацыя для аматара (для слухача). Акрамя гэтага, у залежнасці ад абранага чалавекам узроўня зносін з музычным мастацтвам, ад яго асобасна-каштоўнасціх адносін да музыкі вылучаюць падсістэмы агульнай і прафесійнай музычной адукацыі: музычная адукацыя агульнага профіля, дадатковая музычная адукацыя, музычная адукацыя музыканта-выканаўцы кантактнага профіля (піяніста, вакаліста, дырыжора, інш.) музычная адукацыя настаўніка музыкі, кампазітара, музыказнаўцы, выкладчыка спецыяльных музычных дысцыплін музычная адукацыя спецыяліста музыкальна-арыентаванай культурна-асветніцкай работы.

Пэўныя вопыты перыядызацыі гісторыі музычной адукацыі назапашаны ў Расіі. У развіціі расійской музычной адукацыі А.Ул. Нікалаева вылучыла дзве стадыі, якія прынцыпова адрозніваюцца адна ад другой характарам змен. Першая –

са старажытных часоў да другой палавіны XVII стагоддзя, калі адбываеца паслядоўнае станаўленне спачатку народнай музычнай адукацыі, а пазней і рэлігійнай музычнай адукацыі. Другая стадыя – з другой паловы XVII ст., калі музыка заўядваеца як від мастацтва, развіваеца свецкае музыкальнае, адбываеца станаўленне новых педагогічных становак. З пазіцыі інтанацыйнага, парадыгмальна-педагагічнага і цывілізацыйнага падыходаў даследчык вылучыла этапу ў гісторыі рускай музычнай адукацыі [1, с. 5–7].

Першы этап – ад старажытнасці да хрышчэння Русі (канец X стагоддзя). У гэты перыяд у недрах язычскай культуры старажытных славян адбываеца зараджэнне і станаўленне айчыннай музычнай адукацыі народнай традыцыі. Другі – з канца X да сярэдзіны XVII стагоддзя. У музычнай адукацыі адасабліваюцца два накірункі – народнай выступенія і рэлігійнай пры дамініраванні апошняй. Трэці – другая палова XVII ст. – першая трэць XIX ст. У развіцці беларускай музычнай адукацыі адчуваеца ўплыў Захаду, арыентацыя на заходненеўрапейскія музычна-педагагічныя канцепцыі і тэхналогіі. Вылучаюцца два новыя кірункі ў музычнай адукацыі з іх арыентацыяй на рэлігійна-духовую таваслаўную і свецкую прафесійную музыку. Чацвёрты – першая трэць XIX – канец XIX стагоддзя. Адбываеца тэзаарыентацыя на тэарэтычную распрацоўку музычна-педагагічных канцепцый, якія адпавядаюць нацыянальнай музычнай культуре; прайўляеца ўвага да народнай музыкі. Пяты этап – пачатак XX – пачатак XXI стагоддзя. Для гэтага перыяду характэрна сусіданство розных музычна-стылявых сістэм у межах кожнага з кірункаў развіцця музычнай адукацыі, іх узаемадзеянне і інтэграцыя.

На пачатку развіцця музычна-адукацыйных працэсаў на беларускіх землях дазваляе выказаць гіпотэзу аб існаванні паславіта Беларусі перыядызацыі гісторыі музычнай адукацыі. У аснову гэтай перыядызацыі можна пакласці трыямятая ў музыкальнстве палажэнні аб тым, што музычная адукацыя – шматранная з'ява якая выступае як аздзінства трох асноўных кірункаў: народная музычная адукацыя, рэлігійная музычная адукацыя і свецкая музычная адукацыя; у кожным з кірункаў вылучаюць два асноўных узроўні здзяйснення музычна-адукацыйнага практэсу, якія адрозніваюцца мэтавай накіраванасцю, глыбінёй і абёмам засваення розных відаў музычнай дзеянасці, музычных ведаў, уменняў і навыкаў; адпаведна гэтым узроўням музычна-адукацыя выступае ў аздзінстве дзвюх сістэм: агульной музычнай адукацыі і прафесійной музычнай адукацыі, іх структурныя элементы цесна пакампанованы ў кожны канкрэтна-гістарычны перыяд.

Мяркуеца, што мэта, змест і методы музычнай адукацыі у канкрэтна-гістарычны перыяд адпавядаюць той музыцы, на засваенне якой яны былі накіраваны. Гэта значыць, што развіццё музычна-педагагічнай думкі і практыкі звязана з развіццём музычнага мастацтва на пэўным гістарычным этапе; што музычна-педагагічная сістэма адпаведнага гістарычнага перыяду адпавядае пэўнаму музычнаму стылю, на засваенне якога арыентавана гэтая педагогічна-адукацыйная сістэма. Працэс станаўлення і развіцця музычнай адукацыі мае свае асаблівасці і прайўленні ў кожным з кірункаў. Істотныя змены адбываюцца і ў характеристыках ўзаемадзеяння паміж імі не толькі ў змястоўным плане, але і ў іх іерархічнай падпарадкованасці.

Станаўленне і развіццё музычнай адукацыі на беларускіх землях здзяйснялася ў кантэксле сусветнага і єўрапейскага гісторыка-педагагічных працэсаў. У той жа час менавіта па беларускіх землях праходзіў канфесійны падзел паміж католізмом і праваслаўем, а самі беларускія землі ў тых ці іншых гістарычных перыядах ўваходзілі ў розныя дзяржаўна-палітычныя аўяднанні, што, з аднаго боку, спрыяла ўзаемаўзбагачэнню розных музычна-педагагічных традыцый, а з другога – упłyvala на станаўленне характеристык менавіта для гэтай часткі Еўропы музычнай адукацыі. Асноўныя этапы развіцця грамадска-палітычных працэсаў на беларускіх землях адлюстраваліся і ў пытанні вызнаення перыядызацыі гісторыка-педагагічнага працэсу станаўлення і развіцця музычнай адукацыі, у структурыраванні гісторыялу гэтага раздзела.

У развіцці айчыннай гісторыі мы вылучаем наступныя этапы і адпаведныя ім перыяды станаўлення і развіцця нацыянальнай музычнай адукацыі [3, с. 5–7].

1. *Ад старажытнасці да канца X стагоддзя.* У гэты перыяд у недрах язычскай культуры старажытных славян адбываеца зараджэнне і станаўленне айчыннай музычнай адукацыі народнай традыцыі. У Полацкім і Турайскім княствах (X–XІ стст.) зараджаюцца традыцыі беларускай дзяржаўнасці. Хрысціянства візантыйскай традыцыі ў 988 г. становіцца асноўнай дзяржаўнай рэлігіяй спачатку ў Кіеўскім княстве, а потым прымаеца ў большасці краін Еўропы. У гарадах будуюцца храмы – Сафійскі сабор і Спаса-Ефрасіннеўская царква у Полацку, Каложская царква ў Гародні, Благавешчанская царква ў Віцебску, манастыры і храмы ў Наваградку, Тураве. Адкрываюцца манастырскія школы, у якіх вучаюцца царкоўныя спевы.

2. *Сярэдзіна XІІІ ст. – канец XІІІІ ст.* У музычнай адукацыі адасабляюцца два накірункі – народнай арыентацыі і рэлігійнай таваслаўной) пры дамініраванні апошняй. На працягу перыяду адбываеца змены ў змесце і спосабах передачы музычнага вопыту ад пакалення да пакалення. Узнікаюць гарады як вынік грамадскага падзелу працы і пераходу ад феадальнага да феадальнага ладу, як гэта назіралася ў большасці краін Еўропы. У гарадах будуюцца храмы – Сафійскі сабор і Спаса-Ефрасіннеўская царква у Полацку, Каложская царква ў Гародні, Благавешчанская царква ў Віцебску, манастыры і храмы ў Наваградку, Тураве. Адкрываюцца манастырскія школы, у якіх вучаюцца царкоўныя спевы.

3. *Сярэдзіна XІІІІ – канец XІІІІІ ст.* У развіцці беларускай музычнай адукацыі адчуваеца ўплыў Захаду, арыентыраўся на заходненеўрапейскія музычна-педагагічныя канцепцыі і тэхналогіі. Шматканфесійныя характеристык беларускага практэсу адлюстраваюцца ў сусіданстве і ва ўзаемаўзбагачэнні розных музычна-педагагічных сістэм. Выкарыстанне ў

богаслужэбнай практыцы і вывучэнне партэснага шматгалосся спалучаеца з традыцыямі праваслаўнага хрысціянскага абраду. Вылучаюцца два новыя кірункі ў музычнай адукацыі з іх арыентацыяй на рэлігійна-духоўную (каталіцкую праваслаўную, пратэстанцкую) і свецкую прафесійную музыку.

4. XIX – пачатак XX ст. У XIX ст. ішоў працэс інтэграцыі беларускіх зямель у расійскую імперию. Перый харкторызуецца дамініраваннем праваслаўнай рэлігіі, працэсамі русіфікацыі, увагай даследчыкаў да народнай культуры, пашырэннем і паглыбленнем уяўленняў аб ёй. У Расіі адбываеца пераарыентацыя на тэарэтычную распрацоўку музычна-педагагічных канцепцый, якія адпавядаюць нацыянальнай музычнай культуре.

5. 1917–1991 гг. Станаўленне і развіццё савецкай сістэмы агульной і прафесійной музычнай адукацыі. Для перыяду харктерна тэарэтычнае асэнсаванне музыкі як віда мастацтва, поліварыянтнасць поглядаў на прыроду музыкі, сусідаванне розных музычна-стылевых сістэм у межах кожнага з кірункаў развіцця музычнай адукацыі, узаемадзеянне і інтэграцыі. Забяспечваеца дзяржаўная падтрымка развіцця музычнай адукацыі свецкай і народнай арыентацыі. Ствараеца шматступенчатая сістэма агульной і прафесійной музычнай адукацыі ў межах СССР.

6. 1991 г. – да сённяшняга дня. З атрыманнем дзяржаўнага суверэнітэту ў Беларусі ствараеца нацыянальная сістэма музычнай адукацыі, увабраўшая лепшыя традыцыі савецкай сістэмы і нацыянальную спецыфіку.

Спіс выкарыстаных крыніц

1. Николаева, Е.В. История музыкального образования: Древняя Русь: конец X – середина XVII столетия: учеб. пособие / Е.В. Николаева. – М.: ВЛАДОС, 2003.
2. Кузьмініч, М.Л. Гісторыя харэаграфічнай і музычнай адукацыі: вучэб.дапам. / М.Л. Кузьмініч. – Мінск: БДУ культуры і мастацтваў, 2007.